



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Што кажа Біблія пра Мудрасць? — Жывучы Гэтым · Пісанні KJV з нумарамі Стронга

ЖЫЦЬ ГЭТЫМ · ХАДА З БОГАМ — ПАЎЗЦІ, ІСЦІ, БЕГЧЫ, СКОНЧЫЦЬ

Мудрасць — Асноватворнае біблейскае вучэнне

ПАЧАТКОВАЕ СЛОВА

Мудрасць — гэта хада, перш чым яна стане карункам. Дзіця не хадзіць за адзін дзень: спачатку яно поўзае і плача па тым, чаго не можа дасягнуць; потым яго навучаюць хадзіць, крок за крокам; потым яно ходзіць само; потым яно вырастае і бяжыць. А той, хто добра бяжыць, бяжыць у гонцы, і гонка мае канец, а ў канцы — узнагароду. Мудрасць у хадзе з Богам падобная да гэтага. Габрэйскае слова — *chokmah* (H2451, wisdom) — умельства і разважлівасць для шляху; а яе спадарожніца — *biynah* (H998, understanding), бо гэтыя дзве заўсёды ідуць разам: здабывай мудрасць, здабывай разуменне. Дзверы ў абедзве — *yirah* (H3374, fear) — страх Гасподні, які ёсць пачаткам. Грэчаскае слова — *sophia* (G4678, wisdom), і, як кажа Strong's, яна дасягае вышэй або ніжэй, свецкая або духоўная — таму чалавек павінен узяць мудрасць, якая звыш. Гэтае даследаванне вядзе мудрасць праз увесь шлях чалавека: як ён знаходзіць яе, калі можа толькі поўзаць і плакаць па ёй; як ён захоўвае яе і ходзіць у ёй, калі яна ўжо ў яго; як ён бяжыць з ёю і прыносіць яе, як воін у Божым войску; і як ён перасякае рысу ў канцы, дзе сам Хрыстос ёсць мудрасць Божая, і дзе слова нашага Бога стаіць вечна. Дасліджвайце гэта.

ТРЫ ПЫТАННІ, НА ЯКІЯ АДКАЗВАЕ ГЭТА ДАСЛЕДАВАННЕ:

1. Дзе можна знайсці мудрасць, і як чалавек упершыню прыходзіць да яе?
2. Што чалавек павінен рабіць з мудрасцю, калі яна ў яго ёсць, і як яна выяўляецца дзень за днём?
3. Як заканчваецца бег — хто ёсць прамудрасць Божая, і якое слова застаецца навеч?

ГРЭЧАСКІЯ КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ

“Мудрасць” — **G4678 sophia** — мудрасць, вышэйшая або ніжэйшая, зямная або духоўная

Хрыстос, сіла Божая і прамудрасць Божая

“мудры” — G4680 sophos — мудры, умелы

Глядзіце, як паступаеце дакладна, не як няразумныя, але як мудрыя

“мудры” — G5429 phronimos — разважлівы, стрыманы, мудры

Дык будзьце ж мудрыя, як змеі

“шчыра” — G574 haplos — шчодро, багата

Бог дае ўсім людзям шчодро

“Дакараць” — G3679 oneidizo — дакараць, папракаць, вычытваць

і не дакарае

“Выкупляючы” — G1805 exagorazo — выкупляць, скупляць

выкупляючы час, бо дні ліхія

“размова” — G391 anastrophe — размова, паводзіны

няхай пакажа з добрых паводзін свае справы

“дзіця” — G1025 brephos — дзіця, дзіця, немаўля

з дзіцячых гадоў ты ведаеш святыя Пісанні

“мудры” — G4679 sophizo — зрабіць мудрым

здольны зрабіць цябе мудрым на спасенне

“бяскрыўдны” — G185 akeraios — бяскрыўдны, несумяшчаны, просты

беззаветныя, як голубы

(Мае асабістыя думкі — звярніце ўвагу, як пабудавана слова. Штронг кажа, што sophia (G4678, мудрасць) сягае вышэй або ніжэй, свецкае або духоўнае — адно слова, два шляхі. Іякаў раздзяляе іх: ёсць мудрасць звыш, і ёсць мудрасць зямная. А ў Госпада ёсць трэцяе слова для тых, каго Ён пасылае, phronimos (G5429, мудры) — Штронг кажа, разважлівы, разумны — пільная мудрасць авечак сярод ваўкоў. Гэтае даследаванне сустрэне ўсе тры.)

ЯЎРЭЙСКІЯ КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ

“Мудрасць” — H2451 chokmah — мудрасць, майстэрства, розум

страх Гасподні — пачатак прамудрасці

“разуменне” — H998 biynah — разуменне, веды, значэнне

з усёй набытай маёмасцю набывай разуменне

“страх” — H3374 yirah — страх, глыбокая пачцівасць

страх Гасподні, гэта і ёсць мудрасць

“мудры” — H2450 chakam — мудры, умелы

Мудры чалавек моцны

“разумець” — H995 biyn — разумець, разумеваць

Разумець страх ГОСПАДА

“пачатак” — H7225 reshiyth — пачатак, першы, галоўны

страх Гасподні — пачатак ведання

“пачатак” — H8462 techillah — пачатак, распачынанне

страх Гасподні — пачатак прамудрасці

“разуменне” — H8394 tebuwnah — разуменне, розум, майстэрства

чалавек, які набывае разуменне

“атрымаць” — H6329 puwq — выцягнуць, атрымаць, здабыць

атрымае прыхільнасць Госпада

“атрымаць” — H7069 qanah — набыць, мець, купіць

Набывай мудрасць, набывай разуменне

(Мае асабістыя думкі — chokmah (H2451, wisdom) паходзіць ад chakam (H2450, wise); гэта не веданне многіх рэчаў, а майстэрства для шляху. biynah (H998, understanding) паходзіць ад biyn (H995, to understand) — Strong's кажа: разлучаць у розуме, разумець — бачанне паміж рэчамі. I yirah (H3374, fear) стаіць у дзвярах абодвух: страх Гасподні ёсць пачатак. Няма страху Божага, няма знаходжання мудрасці.)

I. ПАЎЗАННЕ — ЯК ГЭТА ЗНАЙСЦІ

(Мае асабістыя думкі — кожная хада пачынаецца нізка. Дзіця поўзае, і цягнецца, і плача па тым, чаго ў яго няма; і ніхто не народжаны поўным мудрасці. Яе трэба спачатку ЗНАЙСЦІ; і гэтыя свяdkі паказваюць, дзе і як. Іоў задае пытанне ўсёй сцэне: дзе знаходзіцца мудрасць? І адказ не далёка: прасі ў Бога, крычы за ёю, шукай яе, як срэбра — і пачынай з страху перад ГОСПАДАМ. Пачынай нізка, і пачынай.)

A. ЁЎ 28:12 Але дзе знаходзіцца мудрасць, і дзе месца розуму? [H998 biynah ■] [H4672 matsa ■] [H2451 chokmah ■]

АЛЕ ДЗЕ ЗНАХОДЗІЦЦА МУДРАСЦЬ? + І ДЗЕ МЕСЦА РОЗУМУ?

B. ЯКУБА 1:5 Калі ж у каго з вас не хапае мудрасці, няхай просіць у Бога, Які дае ўсім шчыра і не дакараючы, і будзе яму дадзена. [G3679 oneidizo ■] [G574 haplos ■] [G154 aiteo ■] [G4678 sophia ■] [G3007 leipo ■]

ЯКІ Ў ВАС НЕ ХАПАЕ МУДРАСЦІ → ПРАСІЦЕ Ў БОГА + ДАЕЦЦА ЯМУ БУДЗЕ.

(Мае асабістыя думкі — вось уся роля дзіцяці: яму не хапае, і ён просіць. Паводле Стронга, haplos (G574, liberally) значыць шчодр; а oneidizo (G3679, upbraid) значыць лаяць, дакараць. Бог дае ўсім людзям шчодр і не дакарае таго, хто просіць. Першы крок мудрасці — не быць мудрым; гэта прасіць.)

C. ПРЫПОВЕСЬЦІ 2:3 калі вось клікаць будзеш розум і голас твой уздымеш, заклікаючы развагу [H998 biynah ■] [H7121 qara ■]

КАЛІ ТЫ БУДЗЕШ ПРАКЛІКАЦЬ ПА ВЕДАННЕ + УЗВЫШАЦЬ ГОЛАС СВОЙ ПА РАЗУМЕННЕ.

D. ПРЫПОВЕСЬЦІ 2:4 калі шукаць яе будзеш як срэбра, і прагнуць яе будзеш як багацця [H4301 matmown ■] [H1245 baqash ■]

ШУКАЦЬ ЯЕ ЯК СРЭБРА + ПРАГНУЦЬ ЯЕ ЯК БАГАЦЦЯ.

E. ПРЫПОВЕСЬЦІ 2:5 тады зразумееш страх перад ГОСПАДАМ і знойдзеш пазнаньне Бога. [H1847 daath ■] [H4672 matsa ■] [H3374 yirah ■] [H995 biyn ■]

ТАДЫ ЗРОЗУМЕЕШ СТРАХ ГОСПОДА + ЗНОЙДЗЕШ ПАЗНАННЕ БОГА.

(Мае асабістыя думкі — заўважце плач: гэта голас дзіцяці — ты плачаш, ты ўзвышаеш свой голас. І заўважце гэтае ПОТЫМ: заклікай, шукай, даследуй — ПОТЫМ ты знойдзеш. І тое, што знойдзена, — не срэбра; гэта пазнанне самога Бога. Капанне — тваё; скарб — ЁН.)

F. ПРЫПОВЕСЬЦІ 2:6 Бо ГОСПАД дае мудрасць, і з вуснаў Ягоных — веданьне і разуменьне. [H2451 chokmah ■] [H5414 nathan ■]

БО ГОСПАД ДАЕ МУДРАСЦЬ + І З ВУСНАЎ ЯГОНЫХ — ВЕДАНЬНЕ І РАЗУМЕНЬНЕ.

(Мае асабістыя думкі — паставіць Саламона побач з Іякавам, і пачуць адзін голас: ГОСПАД дае мудрасць — прасі ў Бога, і будзе дадзена. Стары Завет і Новы кажуць адно і тое ж. І звярні ўвагу, АДКУЛЬ яна зыходзіць: з ЯГО ВУСТ. Мудрасць знаходзіцца там, дзе гаворыць Бог — у Яго слове.)

G. ПРЫПОВЕСЬЦІ 1:7 Страх перад ГОСПАДАМ — пачатак веданьня. Неразумныя пагарджаюць мудрасцю і настаўленьнем. [H1847 daath ■] [H7225 reshiyth ■] [H3374 yirah ■]

СТРАХ ПЕРАД ГОСПАДАМ — ПАЧАТАК ВЕДАНЬНЯ + НЕРАЗУМНЫЯ ПАГАРДЖАЮЦЬ МУДРАСЦЮ І НАСТАЎЛЕНЬЕМ.

H. ПРЫПОВЕСЬЦІ 9:10 Пачатак мудрасці — страх перад ГОСПАДАМ, і веданьне Сьвятога — розум. [H998 biynah ■] [H2451 chokmah ■] [H8462 techillah ■] [H3374 yirah ■]

ПАЧАТАК МУДРАСЦІ — СТРАХ ПЕРАД ГОСПАДАМ + І ВЕДАНЬНЕ СЬВЯТОГА — РОЗУМ.

(Мае асабістыя думкі — два вершы амаль адно; звярніце ўвагу на два словы пад адным англійскім словам. У Прытчах 1:7 "пачатак" — гэта reshiyth (H7225) — Strong's кажа: першае, галоўнае. У Прытчах 9:10 "пачатак" — гэта techillah (H8462) — Strong's кажа: старт, адкрыццё. Страх Гасподні — гэта і тое, і другое: дзверы, у якія чалавек уваходзіць, і галоўнае месца, якое ён займае назаўсёды пасля. Чалавек ніколі не перарастае страх Гасподні.)

I. ЁЎ 28:28 І сказаў Ён чалавеку: “Страх перад Госпадам — гэта мудрасьць; а пазьбягаць зла — розум”». [H998 biynah ■] [H5493 suwr ■] [H2451 chokmah ■] [H3374 yirah ■]

СТРАХ ГОСПОДНІ, ГЭТА МУДРАСЦЬ + УХІЛЯЦЦА АД ЗЛА - РАЗУМЕННЕ.

J. ПРЫПОВЕСЫЦІ 4:7 Галоўнае — мудрасьць; набывай мудрасьць, і за ўсю маёмасьць тваю набывай розум. [H998 biynah ■] [H7069 qanah ■] [H7225 reshiyth ■] [H2451 chokmah ■]
МУДРАСЦЬ - ГАЛОЎНАЕ → НАБЫВАЙ МУДРАСЦЬ + ПРЫ ЎСІМ НАБЫТКУ ТВАІМ НАБЫВАЙ РАЗУМЕННЕ.

(Мае асабістыя думкі — гл. тэґ: “галоўнае” — гэта тое самае reshiyth (H7225, пачатак) з Прытчаў 1:7. Страх Господні — reshiyth веды, а мудрасць — reshiyth усяго, што ты набываеш. Спачатку галоўнае: бойся Яго і набывай яе.)

K. ПРЫПОВЕСЫЦІ 8:17 Я люблю тых, якія мяне любяць, і тыя, што мяне шукаюць, знойдуць мяне. [H4672 matsa ■] [H7836 shachar ■]

Я ЛЮБЛЮ ТЫХ, КІЯ МЯНЕ ЛЮБЯЦЬ + І ТЫЯ, ШТО МЯНЕ ШУКАЮЦЬ, ЗНОЙДУЦЬ МЯНЕ.

L. МАЦЬВЕЯ 7:7 Прасіце, і будзе вам дадзена; шукайце, і знойдзеце; стукайцеся, і адчыняць вам. [G2147 heurisko ■] [G2212 zeteo ■] [G154 aiteo ■]

ПРАСІЦЕ, І БУДЗЕ ВАМ ДАДЗЕНА + ШУКАЙЦЕ, І ЗНОЙДЗЕЦЕ + СТУКАЙЦЕСЯ, І АДЧЫНЯЦЬ ВАМ.

(Мае асабістыя думкі — цяпер дзіця мае сваё поўнае навучанне. Мудрасць не хаваецца ад тых, хто шукае яе; яна любіць тых, хто любіць яе. Прасі — бо Бог дае шчодро. Шукай — як шукаў бы серабро. І Сам Госпад пацвярджае гэта: шукайце, і знойдзеце. Цяпер, калі ты знайшоў яе, вучыся хадзіць з ёю.)

II. ХАДЖЕННЕ — ШТО РАБІЦЬ З ГЭТЫМ, КАЛІ ТЫ МАЕШ ЯГО

(Мае асабістыя думкі — дзіця стала на ногі; цяпер надыходзіць хада. Знойдзеную мудрасць трэба ЗАХОЎВАЦЬ, а захаваную мудрасць трэба ПРАЙСЦІ — дзень за днём, дома і па-за домам, перад Богам і перад тымі, хто звонку. Звярні ўвагу на словы гэтай стадыі: здабывай, не забывай, не пакідай, захоўвай, узвышай, хадзі, паказвай. Мудрасць — не скарб, каб хаваць у скрыні; яна — спадарожніца ў дарозе.)

A. ПРЫПОВЕСЫЦІ 3:13 Шчасьлівы чалавек, які знайшоў мудрасьць, і чалавек, які прыдбаў разуменьне. [H8394 tebuwnah ■] [H6329 puwq ■] [H2451 chokmah ■] [H4672 matsa ■] [H835 esher ■]

ШЧАСЬЛІВЫ ЧАЛАВЕК, КІ ЗНАЙШОЎ МУДРАСЦЬ + І ЧАЛАВЕК, КІ ПРЫДБАЎ РАЗУМЕННЕ.

(Мае асабістыя думкі — разуменне тут гэта tebuwnah (H8394, разуменне) — Стронг кажа: разумнасць, розум, майстэрства — ад таго ж кораня biyn (H995, разумець). А атрымлівае гэта puwq (H6329) — Стронг кажа: выцягваць, здабываць. Мудрасць не знаходзіцца раз і назаўжды; яна здабываецца дзень за днём. Трымайся гэтага слова; яно з’явіцца зноў у канцы шляху.)

B. ПРЫПОВЕСЫЦІ 4:5 Набывай мудрасьць, набывай розум, не забывайся і не ўхіляйся ад словаў вуснаў маіх. [H7069 qanah ■]

НАБУДЗЬ МУДРАСЦЬ, НАБУДЗЬ РАЗУМЕННЕ + НЕ ЗАБУДЗЬ ЯЕ.

C. ПРЫПОВЕСЫЦІ 4:6 Не пакідай яе, і яна захавae цябе, любі яе, і яна будзе пільнаваць цябе. [H5341 natsar ■] [H8104 shamar ■] [H5800 azab ■]

НЕ ПАКІДАЙ ЯЕ, І ЯНА САХАВАЕ ЦЯБЕ + ЛЮБІ ЯЕ, І ЯНА СЦЕРЖА ЦЯБЕ.

D. ПРЫПОВЕСЫЦІ 4:8 Узьвяліч яе, і яна падыме цябе, яна праславіць цябе, калі ты ўхопішся за яе [H2263 chabaq ■] [H5549 calal ■]

УЗЬВЯЛІЧ ЯЕ, І ЯНА ПАДЫМЕ ЦЯБЕ + ЯНА ПРАСЛАВІЦЬ ЦЯБЕ.

(Мае асабістыя думкі — заўважце абмен у гэтых трох: не пакідай яе — яна захавae цябе. Любі яе — яна ахоўвае цябе. Узвышай яе — яна прасуне цябе. Тое, што чалавек робіць з мудрасцю, мудрасць робіць ЧАЛАВЕКУ. Захоўвай яе, і ты будзеш захаваны.)

E. ПРЫПОВЕСЫЦІ 3:21 Сыне мой, няхай гэта не адыходзіць ад вачэй тваіх, захоўвай разумнасць і разважнасць. [H4209 mezimmah ■] [H8454 tuwshiyah ■] [H5341 natsar ■]

НЕХАЙ ЯНЫ НЕ АДЫХОДЗЯЦЬ АД ВАЧЭЙ ТВАІХ + ЗАХОЎВАЙ МУДРАСЦЬ І РАЗВАЖЛІВАСЦЬ.

Г. ПРЫПОВЕСЫЦІ 3:22 І яны стануцца жыццём для душы тваёй і аздобаю для шыі тваёй.
[H2416 chay ■]

ТАК БУДУЦЬ ЯНЫ ЖЫЦЦЁ ДУШЫ ТВАЁЙ + ЎПРЫГОЖАННЕ ШЫІ ТВАЁЙ.

Г. ПСАЛЬМЫ 90:12 Лічыць дні нашыя навучы Ты нас, каб прыдбаць нам мудрае сэрца.
[H2451 chokmah ■] [H4487 manah ■]

ЛІЧЫЦЬ ДНІ НАШЫЯ НАВУЧЫ ТЫ НАС → КАБ ПРЫДБАЦЬ НАМ МУДРАЕ СЭРЦА.

(Мае асабістыя думкі — Майсей моліцца малітвай хады: навучы нас ЛІЧЫЦЬ дні нашы. Хада мудрасці — гэта хада дзень за днём; чалавек, які лічыць дні свае, добра іх выдаткоўвае. Прыклады сэрца сваё СЁННЯ.)

Н. ДРУГАЗАКОНЬНЕ 4:6 Захоўвайце і выконвайце іх, бо ў гэтым мудрасьць вашая і разумнасьць вашая перад вачыма народаў, якія, чуючы пра ўсе пастановы гэтыя, будуць казаць: "Толькі [такі] народ мудры і разумны, [як] народ гэты вялікі!" [H2450 chakam ■] [H998 biynah ■]
[H2451 chokmah ■] [H8104 shamar ■]

ДЫК ЗАХОЎВАЙЦЕ Ж І ВЫКОНВАЙЦЕ ІХ = ГЭТА МУДРАСЦЬ ВАША І РАЗУМ ВАШ ПЕРАД АЧАМІ НАРОДАЎ.

І. КАЛАСЯНАЎ 4:5 У мудрасьці хадзіце з тымі, што вонкі, выкупляючы час. [G1805 exagorazo ■]
[G4678 sophia ■] [G4043 peripateo ■]

У МУДРАСЦІ ХАДЗІЦЕ З ТЫМІ, ШТО ВОНКІ + ВЫКУПЛЯЮЧЫ ЧАС.

Ј. ЭФЭСЦАЎ 5:15 Дык глядзіце, хадзіце дакладна, не як бязглуздыя, але як мудрыя
[G4680 sophos ■] [G199 akribos ■] [G4043 peripateo ■]
ХАДЗІЦЕ АСЦЯРОЖНА + НЕ ЯК НЕРАЗУМНЫЯ, А ЯК МУДРЫЯ.

К. ЭФЭСЦАЎ 5:16 выкупляючы час, бо дні злыя. [G2540 kairos ■] [G1805 exagorazo ■]
ВЫКУПЛЯЮЧЫ ЧАС + БО ДНІ ЗЛЫЯ.

(Мае асабістыя думкі — пастаў Майсея побач з Паўлам, і хада адна. Ізраіль ЗАХОЎВАЎ пастановы, і народы бачылі іх мудрасць; мы ХОДЗІМ у мудрасці перад тымі, хто звонку. І двойчы Павел кажа, выкупляючы час — глядзі метку, G1805: Стронг кажа скупляць. Мудры вандроўнік скупляе свае дні, бо дні ліхія. Мудрасць, пражытая ў хадзе, ёсць мудрасць УБАЧАНАЯ — і тыя, хто звонку, глядзяць.)

Л. ЯКУБА 3:13 Хто з вас мудры і мае розум, няхай пакажа гэта справамі сваімі праз добры лад жыцця з ціхасьцю мудрасьці. [G4240 prautes ■] [G391 anastrophe ■] [G1990 epistemon ■]
[G4680 sophos ■]

ХАЙ ПАКАЖА З ДОБРАГА ЖЫЦЦЯ СВАЕ ЎЧЫНКІ + У ЛАГОДНАСЦІ МУДРАСЦІ.

(Мае асабістыя думкі — вось доказ ступені хады: хто мудры сярод вас? Няхай ПАКАЖА гэта — не вуснамі, а добрым жыццём, і Стронг кажа, што anastrophe (G391, conversation) значыць паводзіны, лад жыцця. І паказанне здзяйсняецца з ЛАГОДНАСЦЮ. Мудрасць, якая выхваляецца, не звыш. Цяпер хада даказана; рыхтуйся бегчы.)

ІІІ. БЕГ У СПАБОРНИЦТВЕ — АДДАВАЙ ГЭТА, ЯК САЛДАТ У АРМІІ БОГА

(Мае асабістыя думкі — цяпер хада становіцца бегам, а бег — вайной. І звярніце ўвагу на зброю гэтай вайны: гэта не чалавечая сіла. Мудрасць лепшая за сілу; мудры чалавек скідае сілу горада; зброя нашай вайны не плоцкая. Воін Божы прыносіць сваю мудрасць так, як бягун прыносіць сваю сілу — вусны, дадзеныя Госпадам, меч, які ёсць слова Божэ, і бяскрыўдны шлях авечак, пасланых сярод ваўкоў.)

А. ЭКЛЕЗІЯСТ 9:14 Горад малы, і людзей у ім няшмат, і прыйшоў да яго вялікі валадар, і атачыў яго, і насыпаў супраць яго вялікія валы. [H4685 matsowd ■]
ГОРАД МАЛЫ, І ЛЮДЗЕЙ У ІМ НЯШМАТ + ПРЫЙШОЎ ДА ЯГО ВЯЛІКІ ВАЛАДАР, І АТАЧЫЎ ЯГО.

В. ЭКЛЕЗІЯСТ 9:15 І знайшоўся ў ім чалавек бедны і мудры, і выратаваў горад той мудрасцю сваёю; і ніводзін чалавек не ўзгадаў гэтага беднага чалавека. [H4422 malat ■] [H2451 chokmah ■]
[H2450 chakam ■] [H4542 micken ■] [H4672 matsa ■]

БЕДНЫ МУДРЫ ЧАЛАВЕК СВАЁЙ МУДРАСЦЮ ВЫЗВАЛІЎ ГОРАД + АЛЕ НІХТО НЕ ЎЗГАДАЎ ТАГО ЖА БЕДНАГА ЧАЛАВЕКА.

С. ЭКЛЕЗІЯСТ 9:16 І я сказаў: “Мудрасць лепшая за сілу, але мудрасцю беднага пагарджаюць, і словаў ягоных ня слухаюць”. [H1369 gebuwrah ■] [H2451 chokmah ■]
МУДРАСЦЬ ЛЕПШАЯ ЗА СІЛУ + АЛЕ МУДРАСЦЮ БЕДНАГА ПАГАРДЖАЮЦЬ.

(Мае асабістыя думкі — трымайце гэтага беднага мудрага чалавека перад вашымі вачыма праз увесь бег. Вялікі цар прыйшоў з асаднымі спорудамі; бедны чалавек прыйшоў з мудрасцю; і горад устояў. Мудрасць лепшая за сілу — хоць людзі яе пагарджаюць і не памятаюць гэтага чалавека. Не бяжыце за памяцю людзей; вызваленнага горада дастаткова, і Бог не забывае.)

D. ПРЫПОВЕСЫЦІ 24:5 Мудры чалавек мае моц, і чалавек, які мае веды, умацоўвае сілу [сваю].
[H3581 koach ■] [H1847 daath ■] [H5797 oz ■] [H2450 chakam ■]

МУДРЫ ЧАЛАВЕК МАЕ МОЦ + ЯКІ МАЕ ВЕДЫ, УМАЦОЎВАЕ СІЛУ [СВАЮ].

E. ПРЫПОВЕСЫЦІ 21:22 Мудры ўвойдзе ў горад магутных і зрыне моц, у якой яны мелі пэўнасьць. [H5797 oz ■] [H1368 gibbor ■] [H5927 alah ■] [H2450 chakam ■]

МУДРЫ ЎВОЙДЗЕ Ў ГОРАД МАГУТНЫХ І ЗРЫНЕ МОЦ + У ЯКОЙ ЯНЫ МЕЛІ ПЭЎНАСЬЦЬ.

F. 2 КАРЫНЬЦЯНАЎ 10:4 бо зброя змаганьня нашага не цялесная, але магутная ад Бога на руйнаваньне цьвярдзінаў. [G3794 ochuroma ■] [G4752 strateia ■]

БО ЗБРОЯ ЗМАГАНЬНЯ НАШАГА НЕ ЦЯЛЕСНАЯ + АЛЕ МАГУТНАЯ АД БОГА НА РУЙНАВАНЬНЕ ЦЬВЯРДЫНАЎ.

(Мае асабістыя думкі — паставіць Саламона побач з Паўлам. Мудры чалавек уваходзіць у горад моцных і разбурае яго моц; воін Хрыстовы разбурае цьвярдыні — і зброя ягоная не плоцкая, а магутная ПЕРАД БОГАМ. Вайна мудрасці выйграецца не чалавечай сілай. Яна выйграецца словам.)

G. ЭФЭСАЎ 6:17 І шалом збаўленьня прыйміце, і меч Духа, які ёсьць слова Божае.

[G4487 rhema ■] [G3162 machaira ■]

І ШАЛОМ ЗБАЎленьня ПРЫЙМІЦЕ + І МЕЧ ДУХА, ЯКІ ЁСЬЦЬ СЛОВА БОЖАЕ.

H. ЛУКІ 21:15 бо Я дам вам вусны і мудрасьць, якой ня здолеюць ані прэрэчыць, ані супрацьстаяць усе супраціўнікі вашыя. [G436 anthistemi ■] [G471 antepo ■] [G4678 sophia ■] [G4750 stoma ■] [G1325 didomi ■]

БО Я ДАМ ВАМ ВУСНЫ І МУДРАСЬЦЬ + АНІ СУПРАЦЬСТАЯЦЬ УСЕ СУПРАЦІЎНІКІ ВАШЫЯ.

(Мае асабістыя думкі — воін прапаноўвае, а Военачальнік дае. У гадзіну выпрабавання мудрасць не ёсць тваёй уласнай накупленай мудрасцю; Я ДАМ ВАМ, кажэ Госпад — вусны і мудрасць, якім ніякі вораг не зможа супярэчыць. Той, хто даў напачатку — прасі ў Бога — дае ў бітве. Прапануй свае вусны, і Ён напоўніць іх.)

I. 2 ЦІМАФЕЯ 3:15 і што ты з дзяцінства ведаеш Сьвятое Пісаньне, якое можа зрабіць цябе мудрым на збаўленьне праз веру, што ў Хрысьце Ісусе. [G4991 soteria ■] [G4679 sophizo ■] [G1121 gramma ■] [G1025 brephos ■]

З МАЛЕЧЫХ ГАДОЎ ТЫ ВЕДАЕШ СВЯТОЕ ПІСЬМО → МОГУЧАЕ УМУДРЫЦЬ ЦЯБЕ НА СПАСЕННЕ.

(Мае асабістыя думкі — убачыць увесь шлях у адным месцы: ад ДЗІЦЯЦІ — brephos (G1025, дзіця), Стронг кажа, што дзіця — да СПАСЕННЯ. І шлях між гэтым — святае пісанне, якое можа зрабіць цябе мудрым — sophizo (G4679, зрабіць мудрым). Меч гэтага змаганьня — тая ж самая кніга, якую ты ведаў з дзяцінства. Ніколі не адкладай яе ад сябе.)

J. МАЦЬВЕЯ 10:16 Вось, Я пасылаю вас, як авечак сярод ваўкоў; дык будзьце мудрыя, як зьмеі, і шчырыя, як галубы. [G185 akeraios ■] [G5429 phronimos ■]

ПАСЫЛАЕМЫЯ, ЯК АВЕЧКІ СЯРОД ВАЎКОЎ + МУДРЫЯ, ЯК ЗЬМЕІ, І ШЧЫРЫЯ, ЯК ГАЛУБЫ.

(Мае асабістыя думкі — заўважце слова, якое выбраў Госпад. Тут не sophos (G4680, мудры), а phronimos (G5429, мудры) — паводле Стронга, разважлівы, разумны. Сярод ваўкоў воіну патрэбна пільная мудрасць шляху; а разам з ёй akeraios (G185, бяскрыўдны), што паводле Стронга азначае несумяшчоны. Пільны, як змей, несумяшчоны, як голуб: так бяжыць пасланы.)

K. ЯКУБА 3:15 Гэта ня ёсьць мудрасьць, якая з вышыні зыходзіць, але зямная, душэўная, дэманавая [G5591 psuchikos ■] [G1919 epigeios ■]

ГЭТА НЯ ЁСЬЦЬ МУДРАСЬЦЬ, ЯКАЯ З ВЫШЫНІ ЗЫХОДЗІЦЬ + АЛЕ ЗЯМНАЯ, ДУШЭЎНАЯ, ДЭМАНАВА.

L. ЯКУБА 3:17 Але мудрасьць, якая з вышыні, па-першае, — чыстая, пасля — мірная, спагадная, саступлівая, поўная літасьці і добрых пладоў, бесстаронная і некрывадушная.

[G1516 eirenikos ■] [G53 hagnos ■] [G509 anothen ■] [G4678 sophia ■]

МУДРАСЦЬ, ЯКАЯ ЗВЫШЕ, ПЕРШ ЗА ЎСЁ ЧЫСТАЯ, ПОТЫМ МІРАЛЮБНАЯ + ПОЎНАЯ МІЛАСЭРНАСЦІ І ДОБРЫХ ПЛЁНАЎ.

(Мае асабістыя думкі — дзве мудрасці сустракаюцца на гэтым полі, і воін павінен адрозніваць адну ад другой. Ёсць мудрасць знізу — зямная, пачуццёвая, д'ябальская; і ёсць мудрасць звыш — спачатку ЧЫСТАЯ, потым міралюбівая. Заўважце парадак: чысціня — перш за ўсё. Мір, які прадае чысціню, не ад Бога. Бярэся за зброю з чыстай мудрасцю, і бег будзе добра завершаны да апошняга кроку.)

IV. ФІНІШНАЯ РЫСА — МУДРАСЦЬ, І СЛОВА, ПРЫБЫВАЕ НАВЕКІ

(Мае асабістыя думкі — у кожнага забегу ёсць канец, і гэты канец не сцяна; гэта Асоба. Праз усё даследаванне мы шукалі мудрасць як нешта, што трэба здабыць; а на фінішнай рысе яна паднімаецца і мае імя: Хрыстос, сіла Божая, і мудрасць Божая. Скарбы, якія ты капаў, схаваны ў ІМ. І мудрасць старэйшая за сам забег — ад вечнасці, перш чым была зямля. Той, хто бяжыць за мудрасцю, бяжыць за тым, што не можа прайсці.)

А. 1 КАРЫНЬЦЯНАЎ 1:24 а для тых, якія пакліканыя, і Юдэяў, і Грэкаў, — Хрыста, Божую сілу і Божую мудрасць. **[G4678 sophia ■] [G1411 dunamis ■]**

ХРЫСТОС — СІЛА БОЖАЯ І МУДРАСЦЬ БОЖАЯ.

В. 1 КАРЫНЬЦЯНАЎ 1:30 А вы — з Яго ў Хрысьце Ісусе, Які стаўся для нас мудрасцю ад Бога, і праведнасцю, і асвятчэннем, і адкупленнем **[G629 apolutrosis ■] [G38 hagioasmos ■] [G4678 sophia ■]**

ХРЫСТОС ІСУС = ЗРОБЛЕНЫ ДЛЯ НАС МУДРАСЦЮ + ПРАВЕДНАСЦЮ + АСВЯЧЭННЕМ + АДКУПЛЕННЕМ.

(Мае асабістыя думкі — тут увесь пошук заканчваецца. Мудрасць, у рэшце рэшт, зусім не рэч; яна — Асоба, і Ён зроблены для НАС. Ты прасіў у Бога мудрасці; Бог даў табе Свайго Сына. Той, хто мае Хрыста, мае мудрасць, і праведнасць, і асвятчэнне, і адкупленне разам з ёю.)

С. КАЛАСЯНАЎ 2:3 у Якім усе скарбы мудрасці і ведання схаваныя. **[G1108 gnosis ■] [G4678 sophia ■] [G2344 thesauros ■] [G614 apokruphos ■]**

У ЯКІМ УСЕ СКАРБЫ МУДРАСЦІ І ВЕДАНЫЯ СХАВАНЫЯ.

(Мае асабістыя думкі — успомні дні поўзання: шукай яе, як схаваныя скарбы. Цяпер паглядзі, дзе скарбы былі схаваны ўсё гэты час — У ІМ. Не якія-небудзь скарбы; УСЕ. Той, хто капаў да Хрыста, капаў добра.)

Д. 1 КАРЫНЬЦЯНАЎ 2:7 але гаворым мудрасць Божую, якая ў тайне, схаваную, якую прадвызначыў Бог перад вякамі на славу нашу **[G4309 proorizo ■] [G613 apokrupto ■] [G3466 musterion ■] [G4678 sophia ■]**

ПРАМУДРАСЦЬ БОЖУЮ, ТАЯМНІЧУЮ, ЯКУЮ БОГ ПРАДВЫЗНАЧЫЎ ПЕРАД ВЕКАМІ ДА СЛАВЫ НАШАЙ.

Е. ПРЫПОВЕСЫЦІ 8:22 ГОСПАД меў мяне на пачатку шляху Свайго, раней стварэнняў Сваіх, спакон вякоў. **[H7225 reshiyth ■] [H7069 qanah ■]**

ГОСПАД МЕЎ МЯНЕ НАЧАТКАМ ШЛЯХУ СВАЙГО + ПЕРАД СПРАВАМІ СВАІМІ ІСПАКОН ВЕКУ.

Ф. ПРЫПОВЕСЫЦІ 8:23 Спрадвеку я пастаўлена, ад пачатку, перш, чым зямля паўстала. **[H5769 owlam ■]**

СПРАДВЕКУ Я ПАСТАЎЛЕНА + ЧЫМ ЗЯМЛЯ ПАЎСТАЛА.

(Мае асабістыя думкі — звярніце ўвагу на тэгі і ўбачце адну нітку праз усю кнігу. Атрымаць — гэта qanah (H7069, атрымаць) — атрымай мудрасць; і валодаў тут тое самае qanah: ГОСПАД АВАЛОДАЎ мудрасцю ў reshiyth (H7225, пачатку) свайго шляху. Тое, што Бог кажа табе атрымаць, ён сам меў ад веку. І Павел кажа, што схаваная мудрасць была прызначана ПЕРАД СВЕТАМ дзеля нашай славы — фінішная рыса была пакладзена яшчэ да таго, як з'явілася зямля.)

Г. ПРЫПОВЕСЫЦІ 8:35 Бо хто знойдзе мяне, знойдзе жыццё і атрымае ласку ад ГОСПАДА **[H7522 ratsown ■] [H6329 puwq ■] [H2416 chay ■] [H4672 matsa ■]**

БО ХТО ЗНОЙДЗЕ МЯНЕ + ЗНОЙДЗЕ ЖЫЦЦЁ І АТРЫМАЕ ЛАСКУ АД ГОСПАДА.

Н. ДАНИІЛ 12:3 І разумныя будуць зьзяць як святліцы на прасцыгу [неба], і тыя, якія прывялі да праведнасці шматлікіх — як зоркі, на вякі вечныя. **[H2096 zohar ■] [H2094 zahar ■] [H7919 sakal ■]**

ХТО МУДРЫ, БУДУЦЬ СВАТЛІЦА, ЯК СВАТЛАСЦЬ ЦВЕРДЗІ + ЯК ЗОРКІ, ВАВЕКІ.

I. ПРЫПОВЕСЫЦІ 3:35 Мудрыя атрымаюць у спадчыну славу, а бязглуздыя будуць насіць ганьбу. **[H3519 kabowd ■] [H5157 nachal ■] [H2450 chakam ■]**

МУДРЫЯ АТРЫМАЮЦЬ У СПАДЧЫНУ СЛАВУ.

(Мае асабістыя думкі — вянок бегуна тут гэта святло і слава: мудрыя ЗАСЯЮЦЬ, наўсёкі вякоў; мудрыя АТРЫМАЮЦЬ У СПАДЧЫНУ славу. І гэта не дзеля імя самога бегуна — тыя, хто навяртае МНОГІХ да праведнасці. Бедны мудры чалавек, якога ніхто не памятаў — Бог памятае яго і ставіць яго як зорку.)

J. ПСАЛЬМЫ 111:10 Страх перад ГОСПАДАМ — пачатак мудрасьці; добры розум [маюць] усе, што дзейнічаюць [у страху Божым]. Хвала Ягоная трывае вечна. **[H5975 amad ■] [H2451 chokmah ■] [H7225 reshiyth ■] [H3374 yirah ■]**

СТРАХ ПЕРАД ГОСПАДАМ — ПАЧАТАК МУДРАСЬЦІ + ХВАЛА ЯГОНАЯ ТРЫВАЕ ВЕЧНА.

(Мае асабістыя думкі — псалом вядзе цябе ад першага крока да апошняга радка ў адным месцы: страх Гасподні — пачатак — і хвала, якая ЦЯРПІЦЬ ВЕЧНА. Дзе пачаўся забег, там песня ніколі не сканчаецца.)

K. ІСАЯ 40:8 Высыхае трава, вяне кветка, але слова Бога нашага трывае на вякі. **[H1697 dabar ■]**
ВЫСЫХАЕ ТРАВА, ВЯНЕ КВЕТКА + АЛЕ СЛОВА БОГА НАШАГА ТРЫВАЕ НА ВЯКІ.

L. МАЦЬВЕЯ 24:35 Неба і зямля прамінуць; а словы Мае не прамінуць. **[G3056 logos ■]**
НЕБА І ЗЯМЛЯ ПРАМІНУЦЬ + А СЛОВЫ МАЕ НЕ ПРАМІНУЦЬ.

(Мае асабістыя думкі — Пісанні зрабілі цябе мудрым на выратаванне; і Пісанні застаюцца, калі бег скончаны, і калі неба і зямля мінуць. Мудрасць была спрадвечу, і слова застаюцца навечна: чалавек, які бяжыць дзеля гэтага, бяжыць дзеля таго, што застаецца. Нішто ў гэтым забегу не губляецца на фінішнай рысе.)

ВУСТЫ ДВУХ

ПРЫПОВЕСЫЦІ 2:6 Бо ГОСПАД дае мудрасць, і з вуснаў Ягоных — веданьне і разуменьне. **[H2451 chokmah ■] [H5414 nathan ■]**

БО ГОСПАД ДАЕ МУДРАСЦЬ + І З ВУСНАЎ ЯГОНЫХ — ВЕДАНЬНЕ І РАЗУМЕНЬНЕ.

ДАНІІЛ 2:21 І Ён змяняе часы і поры, Ён скідае валадароў і ставіць валадароў, дае мудрасць мудрым і веданьне тым, якія маюць розум. **[H2452 chokmah ■]**

ЁН ДАЕ МУДРАСЦЬ МУДРЫМ + ВЕДЫ ТЫМ, ХТО ВЕДАЕ РАЗУМЕННЕ.

ЯКУБА 1:5 Калі ж у каго з вас не хапае мудрасьці, няхай просіць у Бога, Які дае ўсім шчыра і не дакараючы, і будзе яму дадзена. **[G154 aiteo ■] [G4678 sophia ■]**
ПРАСІЦЕ Ё БОГА + І ДАДЗЕНА БУДЗЕ ЯМУ.

2 КАРЫНЬЦЯНАЎ 13:1 Ужо ў трэці раз я іду да вас. Пры вуснах двух сьведкаў або трох будзе стаяць кожнае слова. **[G3144 martus ■]**

ПРЫ ВУСНАХ ДВУХ СЬВЕДКАЎ АБО ТРОХ БУДЗЕ СТАЯЦЬ КОЖНАЕ СЛОВА.

(Мае асабістыя думкі — тры свяdkі, і адно свядчанне: мудрасць ДАЕЦЦА Богам. Саламон кажа, ГОСПАД дае мудрасць. Даніэль кажа, Ён дае мудрасць мудрым. Іякаў кажа, прасіце ў Бога, і дадзена будзе. Не купляецца за грошы, не пераймаецца ад людзей — ДАЕЦЦА. Пры вустах двух ці трох свядкаў справа сьвярджаецца: ідзі да Таго, Хто дае.)

ЦЕНЬ І ВЫКАНАННЕ

Shadow 1 ВАЛАДАРОЎ 3:12 вось, Я зраблю паводле словаў тваіх. Вось, Я даю табе сэрца мудрае і разважлівае, так што такога, як ты, не было перад табою і ня будзе пасля цябе. **[H995 biyn ■] [H2450 chakam ■]**

Я ДАЎ ТАБЕ СЭРЦА МУДРАЕ І РАЗУМНАЕ + НЯМА ПАДОБНАГА ДА ЦЯБЕ.

Shadow 1 ВАЛАДАРОЎ 10:24 І [людзі] з усёй зямлі шукалі [слова] з вуснаў Салямона, каб паслухаць мудрасць ягоную, якую даў Бог у сэрца ягонае. **[H2451 chokmah ■] [H1245 baqash ■]**
І [ЛЮДЗІ] З УСЕЙ ЗЯМЛІ ШУКАЛІ [СЛОВА] З ВУСНАЎ САЛЯМОНА + КАБ ПАСЛУХАЦЬ МУДРАСЦЬ ЯГОНУЮ, ЯКУЮ ДАЎ БОГ У СЭРЦА ЯГОНАЕ.

Fulfillment МАЦЬВЕЯ 12:42 Валадарка з Поўдня паўстане на суд з пакаленьнем гэтым і асудзіць яго, бо яна прыходзіла з краю зямлі паслухаць мудрасьці Саламона; і вось, тут большы за Саламона. **[G4119 pleion ■] [G4678 sophia ■]**

ЯНА ПРЫЙШЛА З КРАЁЎ ЗЯМЛІ, КАБ ПАСЛУХАЦЬ МУДРАСЦЬ САЛАМОНАВУ → А ТУТ БОЛЬШЫ ЗА САЛАМОНА.

Fulfillment ЛУКІ 2:52 І Ісус узрастаў у мудрасьці, і ва ўзросьце, і ў ласцы ў Бога і людзей.

[G4678 sophia ■] [G4298 prokopto ■]

І ІСУС УЗРАСТАЎ У МУДРАСЦІ, І ВА ЎЗРОСЬЦЕ + І Ў ЛАСЦЫ Ў БОГА І ЛЮДЗЕЙ.

(Мае асабістыя думкі — Саламон прасіў, і мудрасць была ДАДЗЕНА яму, і ўся зямля прыходзіла паслухаць. Вось цень. Рэальнасць большая: дзіця ўзрасла ў мудрасці — ён прайшоў увесь шлях сам, ад дзіцяці да крыжа — і пра яго сказана: большы за Саламона тут. Мудрасць Саламона прыцягнула царыцу з самых далёкіх краёў зямлі; Хрыстос ЁСЦЬ мудрасць Божая, і ў ім схаваны УСЕ скарбы. Прыйдзі далей, чым прыйшла яна, і знайдзі больш, чым знайшла яна.)

ЗАКАНЧЭННЕ

ПРЫПОВЕСЬЦІ 4:18 Але сьцежка праведных — як сьвятло зараніцы, што ўзыходзіць і расьце аж да поўнага дня. **[H216 ovr ■] [H734 orach ■]**

АЛЕ СЬЦЕЖКА ПРАВЕДНЫХ — ЯК СЬВЯТЛО ЗАРАНІЦЫ + ШТО ЎЗЫХОДЗІЦЬ І РАСЬЦЕ АЖ ДА ПОЎНАГА ДНЯ.

КАЛАСЯНАЎ 1:9 Дзеля гэтага і мы з таго дня, як пачулі, не перастаем маліцца за вас і прасіць, каб вы былі напоўненыя пазнаньнем волі Яго ў-ва ўсякай мудрасьці і разуменьні духоўным

[G4907 sunesis ■] [G4678 sophia ■] [G4137 pleroo ■]

ШТО Б ВЫ НАПОЎНІЛІСЯ ПАЗНАННЕМ ВОЛІ ЯГО + У ЎСЯКАЙ ПРЕМУДРАСЦІ І РАЗУМЕННІ ДУХОЎНЫМ.

(Мае асабістыя думкі — цяпер зьбіру ўвесь шлях дадому. Спачатку паўзанне: дзе знаходзіцца мудрасць? Прасі ў Бога, узывай да яе, шукай яе, як срэбра — і пачынай са страху Гасподняга. Потым хада: здабудзь яе, не пакідай яе, узвышай яе; хадзі ў мудрасці перад тымі, што звонку, і паказвай гэта з пакорлівасцю. Потым бег і вайна: мудрасць лепшая за сілу; зброя не плоцкая; вусны і мудрасць дадзены такія, што ніякі вораг не можа супярэчыць; Пісанні, здольныя зрабіць цябе мудрым на спасенне. Потым лінія: Хрыстос, сіла Божая і мудрасць Божая, зроблены нам мудрасцю — валодала ім Гасподзь ад вякоў — і мудрыя будуць ззяць, як зоркі, на векі вякоў. Шлях праведных ззяе БОЛЬШ І БОЛЬШ аж да поўнага дня: гэтая хада не тухне ў канцы; яна робіцца яснейшай. Ідзі далей і ззяй.)

ПРАКТЫЧНЫ ТЭСТ

1. Якава 1:5 — Калі ж у каго з вас не хапае мудрасьці, няхай просіць у Бога, Які дае ўсім шчыра і:

- а) не дакараючы
- б) не стамляе
- с) не забывае

2. Прытчы 4:7 — Галоўнае — мудрасць; таму:

- а) атрымаць разуменне
- б) набывай мудрасць
- в) набыць веды

3. Кніга Эклэзіяста 9:15 — І знайшоўся ў ім чалавек бедны і мудры, і выратаваў горад той мудрасцю сваёю:

- а) узыходзіць на горад дужых
- б) быў пагарджаны, і словы яго не пачулі
- с) выратаваў горад

4. Лука 21:15 — бо Я дам вам вусны і мудрасць, якой ня здолеюць усе супраціўнікі вашыя:

- а) ані адказаць, ані супраціўляцца

- б) супярэчыць ці перамагчы
- с) прэрэчыць ані супрацьстаяць

5. **Якава 3:17** — **Але мудрасьць, якая з вышыні, па-першае, —**

- а) мірны, потым чысты
- б) чыстая, пасья — мірная
- с) лагодная, потым чыстая

6. **Прытчы 8:22** — **ГОСПАД меў мяне на пачатку шляху Свайго:**

- а) ці калі-небудзь была створана зямля
- Перад стварэньнямі Сваімі спакон вякоў
- с) ад веку

7. **1-е да Карынціянаў 2:7** — **Але гаворым мудрасьць Божую, якая ў тайне, схаваную, якую прадвызначыў Бог перад вякамі:**

- а) ва спасенне
- б) дзеля ўсякага дагаджэння на славу нашу

КЛЮЧ ДА АДКАЗАЎ: 1-а, 2-б, 3-с, 4-с, 5-б, 6-б, 7-с

ЯК РАЗВІВАЕЦЦА ГЭТАЕ ДАСЛЕДАВАННЕ

→ **ЯК ЦЕНЬ ПРЫНОСІЦЬ СВЯТЛО: МУДРАСЦЬ** **БЫЛА ДАДЗЕНА САЛАМОНУ, І ЎСЯ ЗЯМЛЯ ШУКАЛА ПАЧУЦЬ ЯЕ (1 ЦАРСТВАЎ 10:24); ЦАРЫЦА ПРЫЙШЛА З КРАЮ ЗЯМЛІ, І БОЛЬШЫ ЗА САЛАМОНА ТУТ (МАТФЕЯ 12:42) — І ГЭТЫ БОЛЬШЫ ЁСЦЬ САМ МУДРАСЦЬ БОЖАЯ (1 КАРЫНФЯНАМ 1:24), ГАТОВЫ ДА ЎЛАСНАГА ВЫВУЧЭННЯ.**

ЯК НОВЫ ЗАПАВЕТ ТЛУМАЧЫЦЬ ГЭТА: ДЗІЦЯ БЫЛО ЗАКЛІКАНА ШУКАЦЬ МУДРАСЦЬ, ЯК СХАВАНЫЯ СКАРБЫ (ПРЫТЧЫ 2:4); АПОСТАЛ ПАКАЗВАЕ, ДЗЕ ЯНЫ ЛЯЖАЦЬ — У ІМ СХАВАНЫ ЎСЕ СКАРБЫ МУДРАСЦІ І ВЕДАННЯ (КАЛАСЯНАМ 2:3) — КАПАННЕ ЗАКАНЧВАЕЦЦА АСОБАЙ.

ЯК ВАЖНЫЯ СЛОВЫ: ПАЧАТАК У ПРЫТЧАХ 1:7 — ГЭТА РЭШЫТ (H7225 — ПЕРШЫ, ГАЛОЎНЫ), А ПАЧАТАК У ПРЫТЧАХ 9:10 — ГЭТА ТЭХІЛА (H8462 — ПАЧЫН); І МУДРАСЦЬ — ГАЛОЎНАЕ — ЗНОЎ РЭШЫТ (ПРЫТЧЫ 4:7) — І ГОСПАД ВАЛОДАЎ МУДРАСЦЮ Ў РЭШЫЦЕ СВАЙГО ШЛЯХУ (ПРЫТЧЫ 8:22) — ЗАЎВАЖ, ЯКОЕ СЛОВА СТАІЦЬ НА ЯКІМ МЕСЦЫ, І ЧАМУ.

→ **ЯК ЯНА СЯГАЕ Ў ВЕЧНАСЦЬ: МУДРАСЦЬ БЫЛА ПАСТАЎЛЕНА АД ВЕКУ (ПРЫТЧЫ 8:23), СХАВАНАЯ МУДРАСЦЬ БЫЛА ПРЫЗНАЧАНА ПЕРШ ЗА ВЕКІ НА СЛАВУ НАШУ (1 КАРЫНФЯНАМ 2:7), І МУДРЫЯ БУДУЦЬ ЗЗЯЦЬ, ЯК ЗОРКІ, ВЕЧНА (ДАІІІЛ 12:3).**

ПАБОЧНАЯ СЦЕЖКА: ДЗВЕ МУДРАСЦІ СТАЯЦЬ У АДНОЙ ГЛАВЕ — МУДРАСЦЬ ЗВЫШ, ПЕРШАЕ ЧЫСТАЯ, І МУДРАСЦЬ ЗЕМНАЯ, ПАЧУЦЦЁВАЯ, ДЭМАНСКАЯ (ІАКАВА 3:15-17) — ДЗВЕ КРЫНІЦЫ, ДВА ПЛАДЫ — ВЫШУКАЙ ГЭТА.

МАГЧЫМАЕ АДКРЫЦЦЁ: СЛОВА "ЗДАБЫВАЕ" У ПРЫТЧАХ 3:13 І СЛОВА "АТРЫМЛІВАЕ" У ПРЫТЧАХ 8:35 — ГЭТА АДНО І ТОЕ Ж ЯЎРЭЙСКАЕ СЛОВА (H6329 RUWQ — ЗДАБЫВАЦЬ, ВЫЦЯГВАЦЬ) — ТОЙ ЧАЛАВЕК, ЯКІ ШТОДЗЕНЬ ЗДАБЫВАЕ РАЗУМЕННЕ, ТОЙ САМЫ, ШТО Ў КАНЦЫ ЗДАБЫВАЕ ЖЫЦЦЁ І ЛАСКУ ГАСПОДНЮ.

SOURCES & CREDITS

Scripture: Belarusan Bible (CC BY-NC 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEPbible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEPbible.org — ТАНОТ/ТАГНТ/ТБЕШ/ТБЕСГ (CC BY 4.0);

Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).